

паэзія

паэзія

Юры Гумянюк



...ксёндз ня можа дачакацца ночы,
поп чакае надыходу дня...

У рэжыме ультрафіялету...

Сад дзяцінства

Маё дзяцінства ў райскім садзе —
ядвабны лісьцік шмарагдовы
з кропелькамі ранішнай расы
плыву сабе па хвалях кветак
ды ўсмоктваю іх водар далікатны

съцябліны мажныя бы мачтавыя сосны
я ж — красналюдак у калысцы травянай

расылінны съвет гудзеньне пчолаў
і колер неба з плямамі кефіру
далёка ўверсе і не скаштаваць
цяпер ужо пладоў тых райскіх
ружова-прамінулага дзяцінства.

На даўнім здымку

На даўнім здымку я, нібы апачы,
ў вяночку з пёраў, ножык у рушэ.
Цяпер такога не пабачыш —
барозны зморшын на шчацэ.

На даўнім здымку — зеляніна лета,
мой дзед пад сылівай ў хустцы, як пірат,
бабуля смажыць тлустыя катлеты,
і газіроўку п'е стрыечны брат.

На даўнім здымку — верныя сабакі
ля ног пільнуюць съціплы дабрабыт,
а я павольна трушчу казінакі
ды мару, бы філосаф Геракліт.

На даўнім здымку ў квецені і сонцы
шчасльівы момант — птушка на плячы!
Усьмешка дзеда
плішчицца ў бясконцасць,
і ад дзяцінства нельга уцячы...

У рэжыме ультрафіялету

Адно ў рэжыме ультрафіялету
мажліва распазнаць усе прадметы,

якія існавацьмуць паралельна —
лагодна-незаўважна і суцэльна.

А так — яны падобныя да мараў,
калі глядзець праз прызму акуляраў.

І рыфмы, так патрэбныя паэту,
живуць ў рэжыме ультрафіялету.

ПАДАРОЖКА

Па дарозе з Поўначы на Поўдзень
у бардовым няўтульным «Ікарусе»
сузіраю зьмену родных краявідаў

на вялікай хуткасъці
немагчыма спазнаць усе таямніцы
флоры і фауны

гэтаксама як ня ўдасца
на працягу хуткаплыннага жыцьця
спазнаць самога сябе

«ПАСХА»

Даляцеў з нябёсаў звон прагочы,
нібы пошчак капытоў каня.
Ксёндз ня можа дачакацца ночы,
поп чакае надыходу дня.

Я ж пільнуюю, як бабуля «пасху» —
булку смачную съячэ й пірог.
І тады з вясновым пахам краскаў
у маёй души ўваскрэсьне Бог.
